

# дэбют

Дэбют

## Раман Кудраўцаў



...імя тваё, Беларусь –  
паўсюль і заўсёды...

## Клёны ў тумане

*Аброзкі*

### *Газеты і пантофлі*

Я ў пакоі, я проста ляжу на канапе і гляджу ў вакно. Маё вакно самае звычайнае. Напалову яно складаецца з неба, а ніжэй — мноства шыбай суседняга дома. У ім, у tym доме, напэўна, ёсьць такія ж сумныя вокны, як і мае. Я ўпэўнены — шмат хто зазірае з іх у маё вакно. А я гляджу ў бляклае, па-весенъску беднае на фарбы неба. Час ад часу ў верхній палове шкла зъяўляецца хмара. Яна займае сабою неба, чапляе сваім тоўстым непаваротлівым бокам дом, вокны якога глядзяць у маё вакно. Мне робіцца сумна. Сумна ляжаць на канапе, сумна што-небудзь рабіць і думаць пра што-небудзь, але я ведаю: калі падысьці да вакна бліжэй, я напэўна штосьці ўбачу ў двары...

Там між дамамі ляжыць дарога, па ёй съпяшаюць людзі, многіх я нават пазнаю. Ёсьць яшчэ дзеци. Яны павіслі галовамі ўніз на лесьвіцы, што прагнула сваю съпіну, як заспаны кот. Яны штосьці крычаць, яны так гуляюць. Ля дарогі малое съпявае пра доджык і восень. Хмара, якая зачапілася за антэны, гатовая расплакацца. Перавальваючыся праз дахі, яна не стрымалася і кінула некалькі кропляў. І адразу ж праз форткі маці ўстрывожана клічуць сваіх дзяцей дамоў. А за вакном па-ранейшаму съпяшаюць некуды людзі, недаверліва ўзіраючыся ў неба, што ўхутала ў шэртань дахі дамоў. Нехта ўжо дастаў парасон. Толькі вецер бестурботна блукае па вуліцах, гуляючы з апалым лісцем.

Я люблю даждж. Асабліва восеніскі.

Некалькі буйных кропляў ручайнкамі пабеглі па шыбіне майго вакна, саскочылі на падвакон'е і ўпалі ў растрывожанае ветрам лісцё. Пад паветку ў суседнім доме схаваўся мой знаёмы. Ён таксама глядзіць скроў даждж у мой бок. Можа быць, ён бачыць мяне... Я думаю: дзіўны ён – гэты аматар дажджу. Цікава, пра што ён цяпер думае, па той бок дажджу, ўзіраючыся наперад скроў кроплі, што падаюць з неба. Ён, пэўна, думае: «Хто гэта там у вакне? Здаецца, я ведаю яго. Падыду да ягонага пад'езду, можа, ён пазнае мяне і таксама выйдзе, каб павітацца, паразмаўляць...»

А я стаю каля мокрага вакна і думаю: «Што робіць гэты вар'ят: у такі даждж ён выходзіць з-пад паветкі і мокне. Я і не падумаў бы выйсці, а ён скача праз лужыны, перабягае праз двор. Зрэшты, што мне да яго: я лепш буду глядзець на даждж». Мне падабаецца, што кроплі стукаюць усё часцей і часцей, вакно цалкам пакрываеца ручайнамі і здаецца, што ўсе вокны пачалі плакаць. Тады падаецца, што ўся вуліца захлынулася ў журбе і цяпер яна адзінока ляжыць паміж дамамі, а зверху на яе пазіраюць самотныя твары. Толькі нейкі вар'ят, які любіць глядзець скроў ручайнікі вады, ідзе без парасона па двары, паглядаючы на чародку размытых вадою, быццам намаляваных акварэльлю, клёнаў. Яны стаяць у сваіх прамоклых восеніскіх бальных строях, і іх жоўтае лісцё разам з дажджом сплывае ўздоўж бардзюраў.

Мне абрыйдла ўжо і хмара, і грукат кропляў, што блукае па майм пакоі. Мне чамусьці пачынае здавацца, што сёньня я атрымаю ліст. Так, я бачыў паштальённа. Ён яшчэ да дажджу зайшоў у наш пад'езд. Мне здаецца нават, што я чую, як падаў ліст у скрынку з нумарком маёй кватэры. Трэба пайсці і дастаць яго. А потым з нецярпеньнем у пальцах раскрыць канверт і, усміхнуўшыся знаёмаму почырку, прачытаць колькі радкоў. Узяць асадку, сесьці ва ўтульны фатэль і пад крокі кропляў напісаць адказ. Усё. Іду.

Я адчыніў дзвіверы. Насустрач падымаўся мой знаёмы. Ужо ў пантофлях і з газетаю ў руках. А мяне – чакае ліст з яркімі маркамі!

Не... таксама толькі газета. Расчараўана шлёпаючы пантофлямі па бетонных прыступках, вяртаюся назад. Дзвіверы ў кватэру замкнутыя. Спрацаваў замок. А ў кішэні – толькі ключ ад паштовае скрынкі. Ключ

ад кватэры застаўся ў кватэры. Давялося пайсьці да свайго знаёмага ў пантофлях і з газетай у руцэ.

Ён убачыў мяне і засьмяяўся: «Якое супадзеньне!»

### **Туман**

Мне падабаюцца восенійскія раніцы ў буднія дні – трошкі шэрыя, але са стракатымі плямамі клёнаў у тумане. На вуліцах ні душы. Толькі ўсхліпваюць пад нагамі ўchorашняя лужыны. І раптам наперадзе, у белым мроіве, парачка закаханых...

Мне падабаецца разумець, што яшчэ зусім рана і можна драмаць у ложку, а не ісьці некуды. Я хачу адчуваць мяккую прахалоду вакол сябе і бачыць застылы горад, які па першыя паверхі патанае ў тумане.

### ***Імя Радзімы***

Што ў імені тваім – Беларусь? У імені тваім – восенійскі лес, роўныя шэрагі бронзавых хвояў, і самотны, разъвітальны крык журавоў над імі. Імя тваё агромністым пурпуровым шарам съвеціць у нябесах, і падае цяплом на азёры. Тваё імя чуецца ў скрыпе зімы пад нагамі. Яно ў агнях гораду, што сыходзяць у ноч, яно ў съятле ліхтароў, прасеянным скрозь съняжынкі, што апускаюцца долу. Яно ў выпадковым «Дзень добры», і ў кубку гарачай гарбаты ў халодны адзінокі вечар.

Яно ў растаючых ледзяшах, што падаюць звонкімі кроплямі з шэрых вясновых дахаў. У імені тваім мне чуецца лета з нястрымнымі пахамі сасновай смалы і палыну. У ім твае белыя воблакі, што плыvуть у азёрах і рэках. І ледзяны вечер, які цалуе марозамі вонкі зімой. Імя тваё ў жоўтым кляновым лісточку – апошнім, трапяткім – на сырой голай галінцы восені.

Так, імя тваё і зіма, і вясна, і лета, і восень. Яно паўсюль і заўсёды...  
У імені тваім восем літараў...

